

# ЗВОН

№ 10.

Менск, Панядзелак, 15 верасьня 1919 г.

№ 10.

Дзеле вялікага недахвату паперы, газэта часова выходзіць трох разы на тыдзень: у **панядзелак**, **сераду** і **пятніцу**.

## З ПАВЯШАЙ СЛАВЫ.

З павяшай славы бытых дзён,  
З магільных прадзедавых крас,  
Пад стогч няволі, путау звон  
Мы зложым песнью, зложым сказ,  
А так агністы, як пажар.  
А громкі так, як грому удар.  
І так, каб чуу і брат і кат  
З нізін-далін, з высокіх гор,  
Ад меж да меж, ад хат да хат  
Зайграі съвету у дружны хор  
З жыцьцем у тон, з віхрамі у тон  
Пра свой папас, пра свой палон.  
Хай тое усё, што спало у съне,  
Паустане яваю жывой  
І съветам блудным здрягане  
І панясе скроль съветач свой  
Ад края у край, між съпячых сіл,  
Аж там—да бацькаускіх магіл!

Янка Купала.

Калібэрт, 21/viii 1919 г.

## Вільня—сталіца Беларусі.

На газетах праішла вестка, што ангельскі урад признау Вільню за сталіцу Літвы.

Перш-на-перш вестка гэта ня-пэуная і патрабуе праверкі, а по-тym—вельмі ня ясная, бо паустае пытаньне: якой Літвы? Вялікай, гістарычнай Літвы, вядомай пад назвой В. К. Беларуска-Літоускага, ці Літвы сучаснай, на чале каторой стаіць Тарыба?

Мы ня думаем, каб ангельцы маглі, як съледна, разьбіраца у тых адносінах, якіе цяпер пануюць на тэрыторыі вялікай гістарычнай Літвы,—яны зацікаулены у Літве эканамічна, а таму ахвотна маглі паверыць міністрам з Тарыбы, што была некалі Літоуская дзяржава з сталіцю у Вільні і што праз гэта літоуцы адны зъяуляюцца гаспадарамі гэтага места.

Само сабою разумеецца, літоускіе міністры не сказалі ангельцам, што цяперашняя Вільня носьць чиста польскі імпат, што кругом Вільні жыве чиста беларускае насяленыне і што Вільня есьць цэнтр усяго краю гістарычнай Літвы. Яны проста выкарысталі заблутаны погляд на гістарычную Літву і па стараліся давесці, што літоуцы коліс складалі асобную дзяржаву з сталіцай у Вільні, по-тym заняпалі, а цяпер хочуць вярнуць страчанае.

Тым часам, гістарычна справа абстаяла саусім іначай. Літоускай дзяржавы ніколі ня было,—было Вялікае Князьство Беларуска-Літоускае, у каторым Літва, як племя, ня мела жаднай дзяржаунасці. В. К. Беларуска-Літоускае з самага пачатку свайго было Беларускім, а так звалося толькі па тэй тэрыторыі, дзе яно залажылося, як коліс Маскоускае царство звалося не Расія, а праста Масковіяй. І князі Беларуска-Літоускага Князьства былі роду славянскага, патомкі полацкіх князеу Рагвалодавіча. Так гаворыць нам сапраудна гісторыя, которая съведчыць, што літоуцы уходзілі у склад Беларуска-Літоускага Князьства, як беларусы або украінцы у склад бытшай Расіі.

Такім чынам, калі апірацца на чистую гісторыю, то гэта беларусы маюць право на Вільню, а ня літоуцы. Іх гісторыя гэта—легенда, міё, як міёам зъяуляеца легенда аб літоускім Крыве-Крыўейту, сама назва катораго не магчыма на літоускай мове.

Вільня належыць да самых даунейшых славянскіх сялібау. Вучоные кажуць, што першымі будаўнікамі гэтага гораду былі славяне з племя Валоты, або Вількі. Ва-скрасенская летапісь кажа, што калі 1128 г., калі Месьціслау Вялікі напау на землю Крывічу, то ваколічнае насяленыне места Вільні выбрало сабе за князя Расьціслава Рагвалодавіча,—славяніна, з роду князеу Полацкіх.

Мы заусяды казалі, што калі Менск—сэрцо Беларусі, то Вільня—яе галава, Вільня павінна быць сталіцаю Беларусі. Але разумеем мы гэта ось як:

Пры Гедыміну Вільня стала сталіцай гістарычнай Літвы. Усе цяперашніе адносіны паміж народамі, насяляючымі гістарычную Літву, гаворыць нам за тое, што яна і павінна быць сталіцай усіх гэтых народау, а ня тэй ці іншай народнасці у асобку. А стаушы сталіцаю усяе тэрыторыі б. князьства Беларуска-Літоускага, Вільня павінна прыдбаць сабе і сваю былую славу Зыгмунтоускіх часу. Чужаземцы шісалі тагды, што мала яны бачылі гэтакіх гарадоу, якім была Вільня. Іх дзівіла разнаўляменнасць насяленыня сталіцы: беларусы, літоу-

Беларуская штодзеннай політычна - літаратурная часопісі. Рукапісы павінны быць пе- рапісаны чытальна. Апата прынятых рукапісау за- лежыць ад рэдакцыі. Рука- пісы назад не выдающа. Адрес рэдакцыі і адміністрацыі: м. Менск, Юблейны дом. Чана нумару 1 марка.

ГОД ВЫДАННЯ I.

РЭДАКЦЫЯ адчынена штодзя ад 9—12 гадз. і ад 5—7 гадз. Цана абвестак: за 1 радок за тэкстам . 2 м. шукаочым працы, за абвестку . . . . 2 м.

Цана абвестак:

за 1 радок за тэкстам . 2 м. шукаочым працы, за абвестку . . . . 2 м.

цы, палякі, жыды, немцы, туркі, грэкі, армяне, татары, хадзішы ў сваіх нацыянальных вопратках. Але іх яшчэ больш дзівіла тая братэрская згода, якая панавала у Вільні паміж гэтых народау, ня глядзячы на рознасць рэлігійнага візнання. Ня было рэлігійнай варожнечы, ня было фанатызму, і людзі жылі згодна, дружна,—вольна візнаючы кожны сваю веру і звычай і вольна развіваючы сваю культуру.

## Вольная Трыбуна.

### Імпэрыялізм расійскага духу.

Ад часу, як польскіе войскі звольнілі Менск ад маскоуска-бальшавіцкага панавання, мінуло адно толькі месяц.

Гэты месяц крывавае барацьбы прынес свой плён: аграмадны аблешчар заняты „чырвонымі камісарамі“, асвабоджаны з залезных піскукоў „бальшавіцкага раю“.

Што нясе будучына, трудна сказаць, але усе-ж пэуные дагадкі мажклівы. І, у звязку з гэтымі мажклівымі дагадкамі, кожны зацікаулены народ стараецца усе добра зважыць і абсудзіць.

Доля беларускага народу і на гэты раз належыць больш ад волі і жаданьняу яе сільных суседзяў і тых, да каго наогул належыць цяпер право быць апекуном „мальных народау“.

У звязку з гэткім становішчам хадзелося-б у некалькіх словах затрымца на характеристы і жаданьні суседзяу Беларусі.

З суседзяу Беларусі двое—Літва і Украіна, настолькі аслабнуты безупынай барацьбой за свае істнаваныне і настолькі звязаны харектарам гэтага барацьбы з Беларусью, што іх жаданьні і прэтэнзіі да тэрыторыі Беларусі на гэтулькі незначны, што аб іх можна было-і на гутарыць.

Каменем патычкі між Літвою і Беларусью есьць—Вільня, т. е. нэрв жыцьця абодвух народау без якога, як аднаму, так і другому, жыць і разъзвівацца нормальна цяжка і не-магчыма. Але гэты камень спатычкі усе-ж при узмацаванні і добрай волі абодвух народау можа быць зсунуты.

Украіна і Беларусь каменем патычкі маюць лінію Бярэсце-Прып'е-Гомель.

Але як у першым, так і у другім выпадку,—гэта будуць толькі спрэчкі аб межах, спрэчкі аб той ці іншай тэрыторыі, і толькі.

Гэтые спрэчкі зусім не чапаюць пытання аб існаваныні таго або іншага народу, а наадварот, у зносянах між гэтымі народамі чуеца узаемна для сябе падтрыманье.

Двое других суседзяу—Польшча і Маскоушчына маюць ужо зусім іншыя харктар сваіх адносін і пажаданьня.

Польшча, як прадстаунік культуры Захаду—мае сваім аснауным жаданьнем прылучэньне Беларусі да заходнія культуры, падняццем мясцовая культура і адарваньне ад гнілага усходу.

Гэта агульнае жаданьне Польшчы у способе праводзін яго у жыцьце падзяліло польскую грамадзянство на дзве часткі: адну якая гэта адарваньне Беларусі ад Усходу хоча зрабіць шляхам стварэння з Беларусі праста Польшчы; другая—шляхам дапамогі беларускаму народу падняцца і вызваліца з маскоускага уціску, каб пасъля злучыцца у хаурус „як вольны з вольным, роуны з роуным“.

Пакуль што большасць мае другая частка—тая частка на чале якой стаіць наш зямляк, Язэп Пілсудзкі.

І пакуль гэты чалавек тримае руль Польскую Рэчы Паспалітай, пакуль ен не дае размаху і разгону шаленай нацыяналістычнай-шовіністичнай рабоче польскіх эн-дэкау, мы можам і мы павінны съмела ісць нага у ногу з Польшчай, ве-ручы, што гэтая „большая“ частка польской грамадзянства здолае змагчы надалей ворагау адраджэнья і Польшчы і Беларусі як

на унешнім, так і на унутраным фронтах.

Зусім асобнае становішча займае усходні сусед Беларусі—Маскоушчына.

Маскоускі народ, дзякуючы сваій гісторыі, дзякуючы сваій усходна-азіяцкай культуры і уплыву вежавога царызму на народную псыхолегію, як можа мень у сваій гушчы іншых поглядау, апрача чыста імпэрыялістычных.

Сусветная вайна, што пачалася не без малой віны Расіі і уся расійская рэвалюцыя і сучаснае яе становішча даказалі праудзівасць гэткага погляду.

Той, хто уважна съядзіу за гэтымі рухамі рэвалюцыі у Расіі, калі уладу у сваі руکі брало на чарзе расійскае грамадзянство ад самых правых да самых левых і зноу да самых правых і ад самых дэмократычных да самых рэакцыйных слеу, той відзеу і відзіць, што агульным жаданьнем Маскоушчыны есьць не дабрабыт свайго народу і народу сумежных, а захват як мага „истинно“ і ня „истинно“ расійскіх зямель, увядзеньне „дабравольна“ усюды расійскае мовы і насаджэнье усюды свайго русыфікаторскага чынавенства.

Гэтак мы бачылі, што чыніу і Мікалай, меушы вялікую ахвоту прыдбаць тытул „Галіцкага“, „Царьградзкага“ і г. д. князя ці караля. Гэтак чыніу і хацеу мень прафэсарскіе расійскіе катэдры і хістаныне расійскага съяцгу ал Уладывастоку да Дарданэл і Кенігсбергу п. п. Мілюкоу, Керэнскі, Каледзін і п. ім.

Гэтак жа хацеу, а нат'куды большыя абняць абшар, бо абшар усъветны, і п. Ленін з Троцкім.

І ад гэткіх жа думак ня адчажца і новы расійскі „спасітель“ Колчак—Дэнікін—Юдэніч.

І быццам у доказ гэтага уся расійская прэса у занятых польскім, літоускім, украінскім войскамі тэрыторыі плача ад долі будучай „не бальшавіцкай“ Расії.

І у кожным зыку гэтай старой на новы матыу песні „расійскага імпэрыялізму“ чуеца адно: адбудова той самай аграмадзій „единай неделимай“.

Вось дзеле чаго уся расійская прэса, ня гледзючы на тое, што яе вызваліла да жыцьця Польшча, зъмяніным сыкам шэпча, у інтарэсах Польшчы не дапамагаць ні Украіне у барацьбе з Дэнікіным, ні Беларусі.

Вось дзеле чаго маскоуцы, ня могуць, дзякуючы свайму пеіхолегічна-неразвітому духу, зразумець і пагадзіца з тым, што ні на Беларусі, ні у Літве, ні на Украіне, ні на Польшчы, яны не становяць ня толькі ніякай большасці „государственнае націі“, але нат і „кореннага населенія“, падымаюць галаву праз сваю прэсу.

Ім ня аходзіць доля напраудзі маскоускага народу, а яны больш заняты забязпекай сваіх чыноўнікі-русыфікаторскіх мясцоу, як паразіты, на целі уваскрасаючых народу.

Імпэрыялізм маскоускага духу гэтак ясны, гэтак зразумелы, што трэба быць вельмі съяцным, каб паверыць словам расійскае прэсы, ад тым, што „обновленная Россия“ ня будзе мень гэтага духу.

Для маскоускага грамадзянства ад самых левых да самых правых, ад самых дэмократычных да самых рэакцыйных ясна адно і, як кажа „Мінскі Кур'єр“ „не падтягае сумленню, што найбольш праудзі-

## Гутарка аб беларускай мове.

Кожнаму даводзілося спатыкаць з паміж, т. званиях, інтэлігэнтау і з паміж простых людзей такіх, што мала ня з ненавісцю глядзяць на беларускую кніжку, а ужо пра змаганьне шчырых беларусау за сваю школу, то і казаць німа чаго.

Адны з гэтых інтэлігэнтау, што стаяць за стаіры дзяржауны лад, хацелі-б сітай прымусіць усе народы быушай Расіі пакінуць сваю мову і перавучыцца на маскоускую. Гэтые „истинно-руssкіе люди“ пастаянна крычалі, што мусіць быць адна вера і адзін народ. Яны катавалі, палілі людзей на вагні, за веру выразалі цэльныя краі, але не дабіліся аднай веры. Розные народы засталіся, жывуць і жыць будуць. Гэтак сама ніхто нідзе не дабіуся, каб усе гаварылі аднай мовай.

Ня дзіва, што бышые расійскіе чыноўнікі стаяць за абрусьеньне, бо для іх ідзе пра тое, каб яны са сваёю маскоускай мовай маглі служыць і у Польшчы, і на Літве, і на Украіне, і у нас, на Беларусі; каб усе іх разумелі, каб ім ня трэба было вучыцца мове таго народу, сярод якога яны жывуць. Нават большай частцы расійскіх пісьменьнікаў ці выдауном расійскіх кніжак ды газет въгадней, каб усе гаварылі расійскай мовай, каб іх кніжкі і газеты купляліся ды расходзіліся ня толькі паміж велікарусамі, а і паміж іншымі варсламі.

Але есьць шмат наступоуцау і соцыялістау, якіе так сама дбаяць гра тое, каб хутчэй зъявіліся усе

мовы, каб бы адзін народ, адна нація, бо быццам тагды ня будзе тых варожых адносін, якіе есьць ціпер паміж рознымі народамі. Ня кажуць яны толькі пра тое, каб згінула расійская мова. Свайго шкода...

З паміж простых людзей есьць шмат такіх, што падвучыліся трохі маскоускай мове у салдатах, або на службе у месьце, і лічаць сябе чымсьці вышэйшым за „необразованнага мужика“, з пагардай глядзяць на сваю родную мову, нават съмяюща з яе, зважаючы яе за „мужычую“. Пра тых людзю, каторые саусім адбліся ад народу, я ня буду гаварыць; я хачу расказаць сваю размову з селянінам, які, жывучы у весцы сярод беларускага народу, стаяць за расійскую мову і даводзе, што нам трэба хутчэй пакінуць сваю мову і перавучыцца на велікарускую, або расійскую.

У нашай весцы есьць адзін дзядзька сярэдняга веку, сярэдняга дастатку. Колісь служыў ен у салдатах, чалавек разумны, удумчывы і нават, я сказаў-бы, начытаны, бо, начынаючы з 1905 г. ен перачытаў шмат расійскіх кніжак, пераважна рэвалюцыйнага або звольнячага зъместу, якіе даставаў ад рабочых у месьце. Але дзіуна, што ад чытаньня беларускіх кніжак і газет ен няначай ухіляўся, а каб разумець расійскіе кніжкі,—прыдбаў сабе слоунік чужамоуных слоў. Ен часам заходзіць да мяне па уласным справам, або так, пасядзець. Аднаго разу ен мне кажа:

— Вось вы складасце свае кніжкі, пішаце у газету па-нашаму, па-беларуску. Добрая яны, а былі-б яшчэ лепшымі, каб былі напісаны па расійску...

— Што-ж яны,—незразумелы?—пытаўся.

вым поглядам, адказывающим за-  
прауднаму стану речу" зъяулец-  
ца той, што на усходзе Эуропы мо-  
жа існаваць толькі "могуществен-  
ная Россія при слабой Польше".

Ось дзеля гэлага-ж тая-ж газета  
піша, што Кіеу не павінен нале-  
жаць да уваскрасаюча Украіны, а  
да... Дэніка, які не здарма, перш  
чым іці на Москву у справе  
Маскоускага народу, ідзе на Кіеу,  
а там і у Галіцьку.

І гэтые пляны маскоускага  
імперыялізму трэба разрушыць.

M. P.

## Маленькі фэльетон.

"Сялянская орыентация".

(Абразок з натуры).

У весцы N, у "Трудзвой Савец-  
кай Школе", настаунік-камуніста  
склікау сход, скліку сялян на гу-  
тарку-агітацію.

Лучына дыміла у клясе і міга-  
ценьне агню малявало твары ба-  
радатых сялян у фантастычные абразы  
стараюсь вецеў лясных жыхароу.

Твар у настауніка-камуністы  
гарэу ад вялікай энэргіі, маладня  
вочы зъялі. Голос яго зьвінеу:

"Таварышы! Ад майго простага  
сэрца да вашых простых сэрцау я  
у вас напросту запытаюся: якая у  
вас орыентация?"

Вочы настауніка-камуністы вы-  
яулялі чаканьне, увесе ён быу па-  
добны да вялікага знаку пытаньня.

Барадатыя сяляне началі шап-  
тацца. Ад шопату дайшлі да гу-  
таркі, ад гутаркі да зычнага гоману.

"Рыянтасця, тацыя, чартасця",—  
чулосі у паветры завэнджанай ма-  
хоркаю школы.

— "Твае простыя слова, пане  
настауніку, для нас не зразумелы,  
ліху на іх!"—адважыліся сяляне  
адказаць настауніку.—Што гэта аз-  
начае "рыянтасця"?

— Першым чынам ня панам  
завесце мяне, а таварышам. Памя-  
тайце! Орыентацыя гэта знача—вы  
да якой парты належыце? Каму  
вы спрыяеце, таварышы: ці баль-  
шавіком, ці немцам, ці польскім  
легіонам?—закідывай іх настаунік  
пытаньнямі, нібы макам.

Яшчэ большы шэпт, яшчэ зыч-  
нейшы гоман падняўся паміж ся-  
лянамі. Сходка гула на усе за-  
стаукі. Потым высунуўся з грамады  
адзін стары чалавек, падышоу-  
да самай лучыны, каторую хлопчык  
трымау у руцце, і зъвярнуўся  
да настауніка:

— "Пане таварышу! У нас зу-  
сім простая „рыянтасця": хто не  
адбірае у нас хлеба і солі, хто ня  
бъеца нас бізуном, за таго мы  
стаймо! Вось наша „рыянтасця"! Хай  
сабе ен расіец, немец, палік, баль-  
шавік, ангелец—усе роуна. Вось  
наша „рыянтасця"! Хто нашае ве-  
ры не паганіць, хто нашых съя-  
тых образу пад ногі ня кідае, та-  
го мы і паважаем—вось наша  
„рыянтасця"! А стайм мы за сябе—  
хочам самі быць гаспадарамі сваёй  
землі—вось наша „рыянтасця"!

— Контр-рэвалюцыя!! —гримнуў  
настаунік-камуніста усю моцсваю  
глоткі—контр-рэвалюцыя! —пауга-  
рыу ен, грозна зітрачыўся па бакох.

— "Контр-рэвалюцыя" — вырваўся  
слабы вокліч з грудзей старых  
дзядзькоў. Жах напау на вясковых  
людзей: яны добра ведаюць, чым  
нахнё „контр-рэвалюцыя"—вастрог  
і расстрэл. Гэта і простым людзям  
вельмі добра зразумело...

— Дзя... дзя... дзядзен'ка, вы...  
выбачай! м... м... мы гэта казалі ад  
простага сэрца...—заікаліся сяляне.

І „простыя сэрцы“ нанясылі на-  
заутрае настауніку-камуністу целую  
гару сала і хлеба: „няхай, гад,  
нас, бронь Божа, ня выдаесьца в  
ласному спалкуму, а то будзе „хал-  
лэмус“ нашым бедным галованькам.

\* \* \*

Справа аб сялянскай „рыянтас-  
ця“ так-сяк уладодзілася: хлеб і  
сало памаглі.

3. Бядуля.

## Політычныя навіны.

**Суд над бальшавікамі.**

БУДАПЭШТ 8/IX. Вэнгерскае  
корэспондэнцкае бюро паведамляе:  
Паліція і пракуратура старанліва-  
на гатауляеца да расправы з баль-  
шавікамі. Агулам у вастрагах зна-  
ходзіцца 3500 тэрорыста. Аб вы-  
дачы Бэля Куна і яго таварышу,  
знаходзячыхся у Аустрыі, зроблены  
зносіны нормальным чынам з ау-  
стрыяцкім урадам.

**Тэрміны пачатку пераговора з  
Боугарыяй і Турцыяй.**

ГАГА 8/IX. "Daili Mail" паведа-  
мляе з Парыжа: Найвышэйшая Ра-  
да адзначыла пачатак мірных пера-  
говора з Боугарыяй на 20 гэт. м.,  
а з Турцыяй на 1 студзеня 1920 року.

**Літоуцы падходзяць да Дзьвінска.**

Апошнія паведамленні Генэр-  
альнага Літоускага Штабу: "Па-  
чалася гарматная і куляметная  
страйяніна на беразе Дзьві-  
ны. З другога боку ракі ня съї-  
хае непрыяцельскі агонь. Расійцы  
вялікімі сіламі налягаюць на наша  
правае крыло. Некалькі гадзін цяг-

— Не, ня тое! Ведаеце, я так мысьлю, што нам  
трэба пакідаць сваю мову, трэба хутчэй перавучыцца  
на расійскую.

— На што-ж гэта?

— Бо мові наша—мужыцкая. На службе на-  
мучыўся я цераз яе, пакуль перавучыўся на расій-  
скую. Цяпер тэж ня мало клопату набярэшся, як  
давядзенца, часам, мець дзело у судзе і з якім на-  
чальствам. На што ужо—пошта, а і там абыходзяцца  
з табою, як з сабакам. Проста, аж злосьць цябе бл-  
эрэ. Вось есьць тут у нас Лаурышын,—можа знаеце?  
Басячок такі, служыў у месьце, пракраўся, цяпер  
жывець дома. Прыдзець ен на пошту і на вакзал,  
загавора на расійску, дык начальнік яму скажа, ці  
"подождите", ці што там іншыя, але усе па-людзку,  
на "вы". Ну, а прыду я—гаспадар, скажу слово па-  
нашаму, дык ен мне, зараз "тыкае" ды кричыць, як  
на скайціну. Но мова у мяне мужыцкая,—дома за-  
дзесяць гадоу ізноу перавучыўся на нашу "простую"  
мову.

Ды на начальство яшчэ не такая злосьць бл-  
эрэ, як на свайго брата, мужыка, што пацерся трохі у  
месцы кале паноу, навучыўся усім гэтым "да—с",  
"нет—с" і ужо дзярэ нос у—гару, лічачы сябе за па-  
на. Яшчэ на службе я зауважыў, што калі прыго-  
ніць навабранца, ды стары салдат з жыдоу, з тата-  
рау, з чаркесау зараз загавора да земляка па-своему,  
распітваецца, навучае яго, як трэба тримацца на  
службе, як гаварыць. Ну, а наш—зараз пачне съмі-  
яцца з цябе, перакруляць, перадражніваць".

— А гэта цераз тое, што у жыдоу, татарау ці  
чаркесау і багатыя і бедныя, і паны, і простыя людзі—

усе гавораць аднай мовай; у іх няма мовы панской  
ці мужыцкай. А нашы людзі бачаць, што паны ды  
чыноунікі і усе асьвечные, адукованые людзі гаво-  
раць іншай мовай, дык і яны намагаюцца гаварыць  
так сама і пачынаюцца саромяцца сваёй мовы, бо кож-  
наму хочацца быць чалавекам, а не мужыком, якога  
усе зневажаюць. Мало ня кожны школьнік у нас,  
што хоць трохі паходзіў да школы, ужо саромлецца  
гаварыць так, як гавораць яго бацькі, бо у школе  
яго навучылі, што наша мова—мужыцкая, перакру-  
чаная расійская ці польская, што яна горшша за  
тую, які вучыць у школе і якой гавораць адукованы  
людзі. Ото-ж найбольшое гора нашага народу,  
што асьвечаные людзі пакінулі яго і прысталі да ін-  
шай нацыі. За часы польскага панаванья яны пе-  
ранялі польскую мову і парабіліся паліакамі, а по-  
тым, пад Маскоушынай, некаторыя сталі рабіцца  
расійцамі, а вясковы народ застаўся пры сваёй ста-  
радауній мове. А тым часам наша старадаунія беларуская мова саусім не папсована польская ці ра-  
сійская мова, як гэта кажуць нашы адшчапенцы.  
Людзі вучоные даводзяць, што наша беларуская мовы—  
саусім асобная мова і мае такое-ж самое право  
на жыццё, як і польская ці расійская або іншыя.  
Калісё то, у старыя часы, і нашы паны і меськіе людзі  
гаварылі такой же самай мовай, як і простыя людзі  
і адзежу наслілі гэтакую самую, як і сяляне, толькі,  
разумеецца, лепшага гатунку, а цяпер засталося гэ-  
та толькі у нашых сялян".

Сымон Рак.

(Працяг будзе).

нулася гарматная канонада. Расійцы нарэшті адступілі. Мы занялі Калкуны. Маём вялікую ваенную здабычу. Пачаліся моцные бай пе-рад мостам жалезнае дарогі і пе-рад умацаванымі непрыяцельскімі пазыцьямі пад Грываю.

#### Бальшавікі зноу занялі Кіев.

„Газета Поранна“ паведамляе, што вайна між войскамі Пэтлюры і Дэнкіна закончылася тым, што бальшавікі зноу занялі Кіев.

### БЕЛАРУСКАЯ КРОНІКА.

**З'езд.** Менскі Беларускі Нацыянальны Камітэт мае замер склікаць у недалекім часе з'езд беларускіх нацыянальна-культурных арганізаціяў Меншчыны. Апрача дэлегатаў, на з'езд маюць быць запрошаны некаторые беларускіе нацыянальна-культурные дзеячы з пра-вінцы.

**Беларуская гімназія у Горадне.** З пачатку селетняга году адкрываецца у Горадне Беларуская гімназія з 4 клясамі.

**„Грамада Маладзежы“.** У Горадне зарганізавалося таварыство беларускай моладзі пад назвай „Грамада Маладзежы“, каторае ужо на-лічіца каля 100 сяброў.

Мета таварыства—азнаеміць беларускую моладзь з роднай мовай, літэратурай, гісторыяй і т. д. Пры таварыстве ёсьць сэкцыя драматыч-ная. Таварыство маніцца скора выдаваць тыдневую газету.

**Беларускі спісак кандыдатаў у Віленскую Думу.** Пры выбараў у Віленскую месцкую Думу усе беларуское грамядзянство (апроць беларускіх эс-эрэу) выступіло са сва-ім агульным спіскам кандыдатаў. На чале спіску стаяць кандыдатуры п. п. Карабача, Умястоускага, Варановіча і др. Віленскі Беларускі Нацыянальны Камітэт, у звязку з выбарамі, выпусьціў адозву да Беларускага народу. Як спадзя-юцца у Думу пройдзе на менш 2 прадстаунікоў ад беларусаў.

**Коопэратуна-гаспадарская сэк-цыя пры Белар. Камітэце.** Пры Белар. Камітэце мае заснавацца кооп-эрят.-сельска - гаспадарская сэк-цыя, якая мае заняцца заснаваньнем на Меншчыне беларускіх кооп-эратываў і сельска-гаспадарскіх хаурусаў. Праз заснованые кооп-эратывы і хаурусы сэкцыя будзе насыці дапамогу сялянам як пра-дуктамі, так і сельска-гаспадарскі-машынамі.

**Беларускія вывескі.** У звязку з пераменай вывесак з надпісамі у расійскай мове, у некаторых мя-сцох зьявіліся вывескі у белару-скай мове. Большасць усе-ж вы-весак робіцца у польскай мове, хоць офицыйльна на было прыказу абы тым, каб вывескі былі толькі у польскай мове. Дзіўным крыйу зда-ецца, што ніводная урадовая уста-

нова, зъмешчаныя у Менску—сэрцы Беларусі, не дагадалася і не палічыла за абавязак перад беларускім грамядзянствам зрабіць свае вывескі у дзвеах мовах, а асабліва гэтую крыду беларусы павінны мець да Магістрату, як зусім мясцове установы. Яшчэ час паправіць гэтую бяду.

**Прадстаунікам Беларускага Нацыянальнага Камітэту** у Начальніка Менскай Округі п. Рачкевіча назна-чаны Камітэтам п. Антон Аусянік —член камітэту.

### МЕНСКАЕ ЖЫЩЦЕ.

**Камісія супольнай апекі.** Магістратам прынята 11 верасьня пастанова аб ор-ганизацыі Супольнай Апекі пры аддзе-ле Апекі Сэкцыі Асьветы, для найбліз-шай і найцільнейшай помочы беднай люднасці м. Менска.

Камісія будзе складацца з дэлегатаў ад павятовых рады, Глаунай Рады Апя-кунчай, Беларускага Нац. Камітэту і Жыдоускай гміны.

Заданынем Камісіі будзе разгляд праектаў магістрату у справе грамяд-зянскай даломачы, апрацаваныя улас-ных праектаў і усільне фундушау на-гэтую справу.

**Школьным інспэкторам г. Менску** заць-верджаны кандыдат Беларускай Школь-ной Рады п. Ч. Родзевіч. Канцэлярыя інспэктара будзе мясціца на Захарау-скай вул., у б. Юбілейным доме, там дзе Беларуская Школьная Рада.

Праца у канцэлярыі распачынаецца ад сягодняшняга 15 верасьня.

**Духоуная Сэмінарыя** і школа злучаны у адну школу з курсам 8 клясных гім-назій і 2-ма клясамі спэцыяльна ба-гаслоускімі (дзеле падгатавлення пасты-раў).

Гмах духоунаі сэмінарыі гэтымі днімі асвябаждаецца.

Праца у школе мае пачацца 1-га каstryчніка.

**Рэгістрацыя аграномау, лесаводау, ка-морнікау, тэхнікау і інжэнерау белару-сау** робіцца ад 10 да 2 гадзіны у памяшканні Бела-рускага Камітэту (б. Юбіл. дом).

**Пачтова-тэлеграфная звязъ** Менска з провінцыйным уладжыўваемца у хуткім часе, пры чым цэнзура лісту мае быць не у Варшаве, як цяпер, а тут.

Ужо прымалацца простыя лісты дзеле адпрауки Менск-Кауказ-Сыбір.

**Бракаразводная справы** учыненые у вя-лікім ліку бальшавікамі, абелічаныя цяпер духоунаі праваслаўнай уладай непраудзівымі, а духовенством, даушы шлюб па такім актам, будзе пярэдано суду.

Цяпер набралося шмат такіх спраў, пярэданых на перарашэнне епархіяль-ной радзе (б. Кансысторыя), каторая учынне гэтых актаў па усім даунейшым праўлам.

**У судзе.** Старшынею менскага акруж-нага суда цэнтральний польскай уладай назначаны адвакат К. А. Петрушевіч—б. юрысконсульт камітэту заходняга фронту В. З. С.

**Сало** апошнім днімі падаражэло ад 15 да 18 руб. фунт.

На карысць места будзе затрымана  $\frac{1}{2}$  дзяржаўнага налогу, пасыль узыскан-ня яго ад насяленія.

З прывозных прадуктаў: хлеба, мяса, солі, малака, масла, яек, фуражу, муки і сала на карысць места  $3\%$  налогу; са-екур і гатовых вырабак  $6\%$ ; з золата,

серабра, шоуку, дарагіх каменіня, ак-саміту, касметыкі і др.  $10\%$ .

#### Спэкуляцыя ці коопэрация?

На такое пытанье наводзяць спра-вункі адной з крамаў так зв. Менскай Работніцкай Коопэрациі па Захараускай вул., д. № 14, быш. „Земкооператив“. 12 верасьня з гэтай крамы прадавалася картоплю, усім хто хацеу. Спачатку ца-на на картоплю была 10 рублеу і па-гэтай цане прадавалі, але убачыўши, што ахвотнікі на картоплю есьць до-сьць, што калісь пакупцоў сабралася вя-лікая, п.л. „коопэраторы“ раптам аблі-яўлі новую цану—па 12 руб. за пуд.

Гэта выклікало, разумеца, абурэн-не і протэты публікі, нічаму аднак ні дапамогшыя,—картопля далей прадава-лася па 12 руб.

Калі гэта „работніцкая“ коопэрация, дык чым жа яна рожніца ад ваенна-купецкай спэкуляцыі?

### Допісы.

**Веска Грыневічы, Крайскай вол., Вілейскага пав.** Прошлай зімой вы-падкова папау да нас комплект „Вольнае Беларусі“ за 1918 год. Я пачау чытаць артыкулы сялянам, якім гэта вельмі спадабалася. Я павінен адзначыць, што беларускай газэтай цікавіліся у нас болей уся-го старыя людзі. Мабыць у старых сялян дух беларускі болей моцны, чымся у маладых. Некалькі меся-цау спытак „Вольнае Беларусі“ пераходзіў з рук у рукі. Вершы людзі панавучваліся казаць на па-мяць. Усе пыталіся, дзе можна да-стасць беларускіе кніжкі, але на-жаль, кніжкі усе, як мы чулі, заб-ралі бальшавікі, і мы не маглі дастасць.

Ад бальшавікоў мы вельмі цяр-целі. Пастаянныя рэквізыцыі зра-блі тое, што у хлебаробаў адпала ахвота працаўцца. Кожны стараўся засяць столькі, колькі яму трэба на уласнае працыцаце і то пры-ходзілося апошнія хаваць і жыць у пастаяннай трывозе.

Чулі мы, што арганізуюцца беларуское войско. Дай Божа! У нас будзе шмат ахвотнікаў.

Адам Банзда.

### Паведамленье Поль- скага Тэн. Штабу.

Ад 8 верасьня 1919 г.

**ФРОНТ Л-БЕЛАРУСКИ.** На цэлай пауночнай і пауночна-усходнай дзялян-цы бальшавікі безрэзультатна атакава-лі занятыя намі пазыцыі. Са спэцыяль-нымі сіламі налег праціўнік на дзялян-цы Дзівінска, Краслаука і у районе воз-зера Шо, але з цяжкімі стратамі бы-у адкінены.

**ФРОНТ ВАЛЫНСКИ.** Спакой, Намеснік Начальніка Генэральна-га Штабу Галлер, палкоунік.

Рэдактар-выдавец

Ядв. ЛУЦЭВІЧ.